

ЗАЦВЯРДЖАЮ
Дырэктар дзяржаўнай
установы адукацыі
“Гімназія № 36 г. Гомеля
імя І.Мележа”

_____ А.А.Бярыдзэ
.03.2026

Рэжым дня выхаваўча-аздараўленчага лагера
дзённага знаходжання “Сузор’е”
пры дзяржаўнай установе адукацыі
“Гімназія № 36 г. Гомеля імя І.Мележа”
II атрад

8.00 – 8.30	Збор дзяцей. Ранішняя зарядка
8.30 – 9.00	Снеданне
9.00 – 9.45	Заняткі па ЗЛЖ, правілах бяспечных паводзін
9.45 – 10.45	Выхаваўча - аздараўленчыя мерапрыемствы Прагулка на свежым паветры
10.45 – 11.30	Выхаваўчыя мерапрыемствы Наведванне аб’яднанняў па інтарэсах
11.30 – 12.30	Спартыўныя і аздараўленчыя мерапрыемствы
12.30 – 13.00	Абед
13.00 – 14.45	Культурна-масавыя мерапрыемствы Свабодная гульнявая дзейнасць
14.45 – 15.00	Падвядзенне вынікаў дня
15.00 – 15.15	Полудзень
15.15 – 16.00	Прагулка на свежым паветры
16.00	Адыход дзяцей дадому

Начальнік лагера

А.А.Казачэнка

